

## Пярэдні бок

## ПАСАЖЫРСКАЯ МЫТНАЯ ДЭКЛАРАЦЫЯ

## Асноўны фармуляр

\* Запаўняецца асобай, якая дасягнула 16 –гадовага ўзросту

\* Выбраны дэкларантам адказ памячаецца ў адпаведнай рамцы знакам 

\* Экзэмпляр аформленай дэкларацыі, які застаецца ў фізічнай асобы, захоўваецца на ўвесь перыяд часовага ўезду/выезду і прад'яўляецца мытным органам пры вяртанні.

уезд

выезд

## 1. Звесткі пра асобу:

прозвішча	імя	імя па бацьку	
краіна пастаяннага пражывання	грамадзянства/падданства	серыя	№ пасведчанне асобы
з якой краіны прыбыў (указваецца краіна адпраўлення)		у якую краіну накіроўваецца (указваецца краіна назначэння)	

Са мной едуць непаўналетнія дзеці

Так

Не

Колькасць \_\_\_\_\_

Мною альбо ў мой адрас перамяшчаюцца наступныя тавары і транспартныя сродкі, якія падлягаюць мытнаму дэклараванню

## 2. Звесткі пра спосаб перамяшчэння тавараў і транспартных сродкаў:

2.1. Суправаджаны багаж	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Не	2.2. Несуправаджаны багаж	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Не	2.3. Тавары, што дастаўляюцца перавозчыкам	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Не
Колькасць месцаў _____			Колькасць месцаў _____		Колькасць месцаў _____					Колькасць месцаў _____				

## 3. Звесткі пра тавары і транспартныя сродкі:

3.1. Валюта дзяржаў-членаў Мытнага саюза, замежная валюта, дарожныя чэкі ў суме, якая не перавышае 10000 даляраў ЗША ў эквівалэнце (табліца запаўняецца па жаданню фізічнай асобы)

Так

Не

Найменне	Сума	
	Лічбамі	Пропісцю

3.2. Валюта дзяржаў-членаў Мытнага саюза, замежная валюта, дарожныя чэкі ў суме, якая перавышае 10000 даляраў ЗША ў эквівалэнце, вэксалі, чэкі (банкаўскія), каштоўныя паперы на прад'яўніка

Так

Не

3.3. Транспартныя сродкі

Так

Не

Рэг. нумар _____	Момант выпуску _____	№ кузава ці ідэнтыфікацыйны № _____
Від, марка _____	Шасі № _____	Мытны кошт _____
Аб'ём рухавіка (см <sup>3</sup> ) _____		
Накіраванне перамяшчэння:	<input type="checkbox"/> увоз	<input type="checkbox"/> часовы ўвоз
	<input type="checkbox"/> вываз	<input type="checkbox"/> зваротны вываз
Зняты з рэгістрацыйнага ўліку ў дзяржаве папярэдняй рэгістрацыі	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Так	Не

3.4. Тавары, у адносінах да якіх прымяняюцца забароны або абмежаванні

Так

Не

3.5. Непадзельныя тавары вагою звыш 35 кг, тавары агульнай вагою звыш 50 кг і (або) агульным мытным коштам звыш 1500 еўра

Так

Не





## Адваротны бок

**3. Звесткі пра ўладальніка наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў** дэкларант іншая фізічная асоба іншая асоба**3.1. Звесткі пра ўладальніка наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў – указваюцца, калі дэкларант не з'яўляецца ўласнікам**

Прозвішча, імя для фізічных асоб/ Найменне іншай асобы	
Адрас месцажыхарства для фізічнай асобы/ Адрас месцазнаходжання (юрыдычны адрас) для іншых асоб	

**4. Звесткі пра паходжанне наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў**

зароботная плата,  дывідэнды і іншыя  даходы ад рэалізацыі  бясплатныя даходы ад даходаў ад удзелу ў прадпрыемстваў маёмасці і нерухомай трансферты, атрыманыя прадпрыемстваў і нерухомай маёмасці ад фізічных і юрыдычных асоб (матэрыяльная дзейнасці фізічнай асобы дапамога, гранты і да т.п.)

пенсія, стыпендыя, сацыяльная дапамога, аліменты  даходы ад арэнды нерухомай маёмасці і зямельных участкаў  пазыковыя сродкі  спадчына

 іншае (указаць) \_\_\_\_\_**5. Звесткі пра магчымае выкарыстанне наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў**


бягучыя выдаткі (набыццё тавараў і паслуг)  інвестыцыі, уключаючы набыццё нерухомай маёмасці  бясплатныя трансферты на карысць фізічных асоб (матэрыяльная дапамога і да т.п.)  бясплатныя трансферты на карысць юрыдычных асоб (дабрачыннасць, ахвяраванні і да т.п.)

  іншае (указаць) \_\_\_\_\_**6. Звесткі пра маршрут і спосаб перавозкі (пра від транспарту) наяўных грашовых сродкаў і (або) грашовых інструментаў**

Краіна ўбыцця	Краіна прыбыцця				
Дата ўбыцця	Дата прыбыцця				
Транзітныя краіны					
Від транспарту, на якім дэкларант прыбыў/адбывае на тэрыторыю Мытнага саюза/з тэрыторыі Мытнага саюза	<input type="checkbox"/> паветраны	<input type="checkbox"/> чыгуначны	<input type="checkbox"/> водны	<input type="checkbox"/> аўтамабільны	<input type="checkbox"/> іншае

Мне вядома, што паведамленне ў мытнай дэкларацыі несапраўдных звестак цягне за сабой адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам дзяржаў-членаў Мытнага саюза	Подпіс асобы _____ Дата запаўнення дэкларацыі « _ » _____ г.
--	---

Для службовых адзнак:



М. П.

---



---



---



---



---



---